

АБЛАСНЫ ТВОРЧЫ ПРАЕКТ “ЗАЛАТАЯ ВОСЕНЬ ЖЫЦЦЯ”

Анатацыя: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага” распрацавала абласны творчы праект па рабоце з людзьмі сталага ўзросту “Залатая восень жыцця”.

Публічныя бібліятэкі Гродзеншчыны, рэалізуючы гэты праект пры садзейнічанні сацыяльных партнёраў, здольны ў поўнай меры арганізаваць вольны час пажылых людзей, дапамагчы ім адкрыць новыя шляхі для самарэалізацыі ў сучасным грамадстве.

Праект накіраваны на работу не толькі з чытачамі бібліятэкі, але і з усім сталым насельніцтвам вобласці, у тым ліку людзьмі, якія маюць абмежаванні ў перамяшчэнні.

У мэтах ацэнкі эфектыўнасці праведзенай работы мэтазгодна правесці вывучэнне меркаванняў удзельнікаў шляхам анкетавання (Дадатак № 1). Апытанне дазволіць своєчасова вызначыць ступень задаволенасці пажылога чалавека тымі паслугамі, якія яму прадастаўляе бібліятэка, істотна павысіць якасць бібліятэчнага сэрвісу ў рабоце з дадзенай катэгорыяй чытачоў.

Аналіз вынікаў дасць рэальнае ўяўленне пра стаўленне людзей сталага ўзросту да арганізацыі бібліятэчнага абслугоўвання ў публічных бібліятэках рэгіёна.

Для рэкламна-інфармацыйнай падтрымкі неабходна наладзіць асвятленне мерапрыемстваў у сродках масавай інфармацыі, на сайце бібліятэкі. На старонках перыядычных выданняў за некалькі дзён да пачатку маштабнага мерапрыемства можна аансаваць яго правядзенне, на радыё і тэлебачанні арганізаваць цыкл гутарак “Хатнія лекары”, “Есть в возрасте любом хорошее всегда”, “В моём селе - моя судьба”, “Лечимся без лекарств” і г.д.

На сайце бібліятэкі прапануем адкрыць рубрыкі: “Для тых, хто не лічыць гады”, “Правовая азбука пенсiонера”, “Шаг к долголетию”, “Мелодии золотой осени” і г.д., якія будуць ахопліваць розныя бакі жыцця пажылых людзей і садзейнічаць пашырэнню іх кругагляду.

Арганізатар праекту: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”.

Паштовы адрас і тэлефон: 230023, г. Гродна.

вул. Замкавая, 20; тэл. 8 (0152) 72 34 55;. 8 (0152) 74 39
03

Асноўныя выканаўцы праекта: публічныя
бібліятэкі
Гродзенскай вобласці.

Абгрунтаванне праекту

Залатая восень... Узрост мудрых людзей часта называюць восенню жыцця... Як кожная пара года выдатна па-свайму. гэтак жа непаўторныя і ўзраставыя “сезоны” нашага жыцця.

Старэйшае пакаленне адчувае цяжкасці не толькі эканамічнага, але і сацыяльна-псіхалагічнага характару. Вызначэнне свайго месца ў сувязі са зменай сацыяльнага статусу, адаптацыя да новай ролі ў грамадстве, пагаршэнне здароўя, адзінота і дэфіцыт зносін - гэтыя і іншыя фактары выклікаюць неабходнасць маральнай і псіхалагічнай падтрымкі пажылых людзей.

Сёння бібліятэкі служаць для пажылых людзей агменем стабільнасці, цэнтрам прававой і псіхалагічнай падтрымкі. Бібліятэка для іх гэта зносіны, сустрэчы з цікавымі людзьмі і кнігамі, атрыманне новых уражанняў і цікавай інфармацыі. Таму праца публічных бібліятэк з сацыяльна-неабароненымі пластамі насельніцтва з’яўляецца адным з прыярытэтных напрамкаў работы.

У ходзе рэалізацыі творчага праекта ў бібліятэках будуць праходзіць сустрэчы з цікавымі людзьмі, гутаркі, прававыя кансультацыі з запрошанымі спецыялістамі розных ведамстваў, арганізацыя выстаў, прагляд кінафільмаў, лекцыі, святочныя агеньчыкі, чаяванні, конкурсных праграмы.

Тып праекту: асветніцкая і адукацыйная дзейнасць сярод сацыяльна-неабароненых пластоў насельніцтва.

Удзельнікі праекту: людзі сталага ўзросту, людзі з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі.

Дэвіз: “Пакуль ёсць кнігі і бібліятэка, Вы не адны!”.

Галоўная мэта праекту: арганізацыя зносін і змястоўнага вольнага часу людзей сталага ўзросту і людзей з абмежаванымі магчымасцямі здароўя.

Мэты:

- ✓ аказанне пажылым людзям дапамогі ў актыўнай адаптацыі і самарэалізацыі ў сучасным грамадстве;
- ✓ фарміраванне ў людзей 3

сацыяльна-неабароненых слаёў насельніцтва станоўчых адносін да бібліятэкі і патрэбы карыстацца яе паслугамі;

- ✓ стварэнне ўмоў для перадачы каштоўнага жыццёвага вопыту маладым.

Задачы:

- ✓ даведачна-бібліяграфічнае і інфармацыйнае абслугоўванне ўсіх катэгорый сталага насельніцтва;
- ✓ фарміраванне навыкаў камп'ютарнай граматысці;
- ✓ арганізацыя новых формаў культурнага вольнага часу і выразы творчых здольнасцяў пажылых людзей;
- ✓ фарміраванне ў насельніцтва пазітыўна-зацікаўленых адносін да інвалідаў і састарэлых;
- ✓ аб'яднанне людзей, якія маюць агульныя інтарэсы і захапленні ў клубныя фарміраванні;
- ✓ спрыянне здаровага ладу жыцця.

Змест праграмы

Чытачы сталага ўзросту павінны атрымаць прыярытэтнае абслугоўванне.

Абслугоўванне сталых, якія не здольны выйсці з дома, будзецца на індывідуальным падыходзе да кожнага чытача гэтай трупы:

- наведванне ў хатніх умовах;
- выкананне замовы на літаратуру па тэлефоне;
- рэкамендацыйныя агляды літаратуры;
- абмеркаванне прачытанай літаратуры.

Актуальнасць

У цяперашні час па ўсіх напрамках вядзецца праца з падрастаючым пакаленнем, актыўнай жыццёвай пазіцыяй працаздольных пластоў насельніцтва, тады як пажылыя людзі абдзелены годнай увагай і клопатам, да таго ж вялікая частка з іх з'яўляюцца адзінокімі.

Арганізацыйнае забеспячэнне:

- рэкламная дзейнасць;
- камплектаванне фонду бібліятэк;
- даведачна-бібліяграфічнае і інфармацыйнае абслугоўванне людзей сталага ўзросту;
- павышэнне кваліфікацыі спецыялістаў бібліятэк.

Сацыяльнае партнёрства:

- адміністрацыя раёна;
- аддзел па працы і сацыяльнай абароне

насельніцтва;

- медыцынскія ўстановы раёна;
- раённы Савет ветэранаў;
- дырэкцыі прадпрыемстваў і арганізацый на тэрыторыі раёна;
- прадпрымальнікі;
- юрыдычныя службы;
- агульна-адукацыйныя ўстановы.